

УНІВЕРСІТЭЦКІ ВЕСНІК



Выдаецца з мая 1996 г. Перыядычнасць - 1 раз у месяц

Газета Установы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»

№ 8 (180)
жнівень
2012



З Днём ведаў!

Шаноўныя выкладчыкі,
супрацоўнікі, студэнты!

Рэктарат універсітэта сардэчна віншуе Вас з пачаткам 2012-2013 навучальнага года і Днём ведаў!

Жадаем моцнага здароўя і дабрабыту. Няхай нашы сумесныя намаганні па паляпшэнні якасці ведаў студэнтаў прынясуць добрыя вынікі, а нашы дасягненні стануць значным укладам ва ўмацаванне і развіццё Айчыны – квітнеючай і незалежнай Беларусі. Хай поспехі і ўдача спадарожнічаюць кожнаму, творчая праца прынясе задавальненне, а навуковыя, сяброўскія адносіны, цікавыя сустрэчы – радасць. Святочнага Вам на-строю і аптымізму!



В соответствии с Правилами приема в высшие учебные заведения приемной комиссией УО «МГУ им. А.А. Кулешова» в апреле 2012 года проведено профессионально-психологическое собеседование для абитуриентов, поступающих на группы специальностей «Правоведение. Экономическое право» и «Журналистика. Международная журналистика». Для прохождения собеседования по группе специальностей «Правоведение. Экономическое право» зарегистрировалось 632 абитуриента (в 2011 г. – 790; в

– 1160; в 2010 г. – 1286). Из них – 167 от выпускников сельских школ (17,8%). Средний конкурс на дневную форму обучения за счет средств бюджета составил 2,0 человека на место (в 2011 г. – 2,4; в 2010 г. – 2,7).

На дневную форму обучения за счет средств бюджета зачислено 433 абитуриента, из них 18 сирот, 13 медалистов школ, 11 призеров чемпионатов Мира и Европы, 2 призера республиканского этапа предметных олимпиад, 139 выпускников лицеев и гимназий, 7 абитуриентов, прошедших дову-

ПРИЕМ-2012

Средний конкурс на обучение за счет средств бюджета составил 1,4 человека на место (в 2011 году – 1,0). Недобор на заочную форму обучения за счет средств бюджета составил 11 человек (2,9%): «Дошкольное образование (3 года)» – 3, «Начальное образование (3 года)» – 1, «Белорусский язык и литература. Русский язык и литература» – 7. В 2011 году – 37 человек (9%).

Наибольший конкурс на заочную

ОСОБЕННОСТИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

2010 г. – 861), по группе специальностей «Журналистика. Международная журналистика» зарегистрировался 61 абитуриент (в 2011 г. – 92; в 2010 г. – 127). Все абитуриенты были рекомендованы для поступления.

16 июля начался прием документов от абитуриентов, желающих обучаться за счет средств республиканского бюджета по дневной форме получения образования на всех факультетах университета по 28 специальностям, по заочной форме получения образования с полным сроком обучения – по 12 специальностям, с сокращенным сроком обучения – по 3 специальностям. Впервые в этом году конкурс на историческом и факультете иностранных языков проводился не по направлениям специальностей, а по факультету, а на факультете физического воспитания по специализациям специальности «Физическая культура».

Вступительные испытания по 19 специальностям дневной формы обучения и 9 специальностям заочной проводились в форме тестирования по всем 3 предметам. По трем специальностям заочной формы обучения (сокращенный срок обучения) абитуриенты предоставляли 1 сертификат централизованного тестирования и 2 экзамена сдавали в устной форме, а по остальным специальностям абитуриенты предоставляли 2 сертификата централизованного тестирования и 1 экзамен сдавали в устной форме (кроме экзаменов по физической культуре и творчеству).

План приема на дневную форму обучения за счет средств бюджета составлял 459 человек (в 2011 г. – 475), в том числе 71 человек на места целевого приема (15,5% от плана). Абитуриентами было подано 936 заявлений (в 2011 г.

зовскую подготовку. Недобор на дневную форму обучения за счет средств бюджета составил 26 человек (5,7%), по специальности «Математика. Физика» – 13 человек и по специальности «Физика. Математика» – 13 человек. В 2011 году недобор составил 10 человек (2,1%).

План приема по целевым направлениям не обеспечен на специальности «Математика. Физика» (недобор 2 человека), «Физика. Математика» (1) и «Психология» (1), всего 4 человека. В 2011 году план приема по целевым направлениям на все специальности был выполнен полностью.

Наибольший конкурс на дневную форму обучения за счет средств бюджета сформировался по специальностям: «Правоведение» – 27 человек на место и «Социология» – 10 человек на место. Однако необходимо учесть, что план приема на эти специальности составил по 3 бюджетных места.

Планом приема на дневную форму обучения за оплату было предусмотрено зачисление 506 человек (в 2011 г. – 485), подано 371 заявление (в 2011 г. – 481), из них выпускниками сельских школ – 27 (7%). Средний конкурс на обучение за оплату здесь составил 0,7 человек на место (в 2011 г. – 1,0; в 2010 г. – 1,1). Рекомендовано к зачислению 362 человека.

Наибольший конкурс на дневную форму обучения за оплату: «Правоведение» – 1,3; «Логопедия» – 1,3; «Социология» – 1,2.

План приема на заочную форму обучения за счет средств бюджета составлял 380 человек (в 2011 г. – 415), подано 536 заявлений, из них выпускниками сельских школ – 45 (12%).

форму обучения за счет средств бюджета: «Правоведение» (сокращенный срок обучения) – 7,9; «Правоведение» (полный срок обучения) – 4,0; «Экономика и управление на предприятии» – 3,4.

План приема на заочную форму обучения за оплату составлял 580 человек (в 2011 г. – 500). Абитуриентами подано 776 заявлений (в 2011 г. – 703), из них выпускниками сельских школ – 64 (8,2%). Средний конкурс на обучение за оплату составил 1,3 человека на место (в 2011 г. – 1,4; в 2010 г. – 2,7). Рекомендовано к зачислению 580 человек.

Наибольший конкурс на заочную форму обучения за оплату: «Правоведение» (сокращенный срок обучения) – 2,0; «Экономика и управление на предприятии» – 1,5.

Приемной и предметными комиссиями предпринимались предусмотренные законодательством меры по обеспечению равных условий для всех абитуриентов, соблюдению ими порядка прохождения испытаний. Обеспечивалась гласность и открытость результатов сдачи вступительных испытаний и зачисления в университет. Информация для абитуриентов о порядке и результатах приема своевременно размещалась на стендах в фойе университета, на официальном сайте УО «МГУ им. А.А. Кулешова» и на сайте «Абитуриент». Во время проведения вступительных испытаний была обеспечена работа медпунктов, буфета, столовых, службы психологической помощи абитуриентам. Иногородние абитуриенты, нуждающиеся в жилье, были обеспечены местами в общежитии.

А.В. КЛЕБАНОВ,
заместитель ответственного
секретаря приёмной комиссии.

23 сентября 2012 года –
выборы в Палату представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
пятого созыва



Подготовка к выборам

В университете проводится определенная работа по подготовке и проведению избирательной кампании. Разработан план мероприятий по обеспечению выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, сформирована участковая комиссия, выдвинуты представители коллектива в другие избирательные комиссии, определены места для размещения информационно-агитационных печатных материалов, вывешен календарь.

С началом нового учебного года начнет работу информационная группа, студенческий Штаб по проведению пропагандистско-разъяснительной работы; в сентябре в студенческих группах пройдут дни информирования по проблемам выборов. Весь комплекс мероприятий будет реализован, что позволит обеспечить соблюдение законности и порядка при проведении выборов.

Неделя знаний

1–7 сентября

✓ Праздник знаний для первокурсников «Я – гражданин Беларуси!».

1 сентября, актовый зал

10.00 – факультеты: физико-математический, педагогический, славянской филологии, исторический, естествознания.

12.00 – факультеты: иностранных языков, физического воспитания, экономики и права, педагогики и психологии детства.

✓ Проведение экскурсий в зале истории университета: «МГУ им. А.А. Кулешова: прошлое, настоящее, будущее».

✓ Мероприятия, посвященные началу учебного года, Дню белорусской письменности и Дню мира на факультетах, под девизом «Я – гражданин Беларуси!» (встречи с ведущими учеными, специалистами, ветеранами университета, лидерами молодежных организаций, деятелями культуры; проведение круглых столов и информационных часов; торжественное вручение студенческих билетов первокурсникам и др.).

✓ Семинар студенческого актива «Витаем верасень студэнцкі».

Традиция побеждать

ПРЕМИЯ

Тесное сотрудничество Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова с учреждениями общего среднего образования области в подготовке школьников к участию в предметных олимпиадах позволило достигнуть в этом году высоких результатов на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам. Решением Могилевского областного исполнительного комитета присуждена специальная премия победителям заключительного этапа республиканской олимпиады, педагогам, тренерам команд, подготовившим победителей в 2012

году. Несомненная заслуга в этом профессорско-преподавательского состава университета. Премией Могилевского областного исполнительного комитета награждены И.А. Жарина, доцент кафедры биологии, И.А. Демидова, старший преподаватель кафедры правоведения, Д.А. Довгаль, старший преподаватель кафедры белорусского и русского языков, А.Е. Игнатович, ассистент кафедры всеобщей истории, Ю.В. Яковлева, старший преподаватель кафедры германо-романской филологии.

Церемония вручения специальных дипломов облисполкома проходила 29 июня 2012 года во Дворце культуры области.

Наш корр.

Война 1812 г. и судьбы народов

КОНФЕРЕНЦИЯ

25-27 июля состоялась Международная научно-практическая конференция «Отечественная война 1812 года в судьбах народов России и Беларуси (к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года)». Организаторами этой конференции выступили Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь – Российский центр науки и культуры в Минске, отделение гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, Институт истории Национальной Академии наук Беларуси, Музей истории Могилева и УО «МГУ им. А.А. Кулешова».

Проходило мероприятие в Ратуше г. Могилева. В работе конференции приняли участие ученые, общественные деятели из Беларуси и России. К участникам с приветственным словом обратился ректор МГУ им. А.А. Кулешова кандидат исторических наук доцент К.М. Бондаренко, с докладами выступили ученые нашего университета И.А. Марзалюк, доктор исторических наук, А.Г. Агеев, кандидат исторических наук, доцент, А.В. Иванов, кандидат филологических наук, доцент. Прошла презентация документальной ленты творческой студии «Взгляд» МГУ им. А.А. Кулешова «Салтановские Фермопилы», руководитель – М.Ю. Ганин. Копия фильма была подарена Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Беларусь А.А. Сурикову.

Заслуженная награда

Второй год подряд концертмейстер кафедры методики музыкального воспитания, теории музыки и игры на народных инструментах Валентин Иванович Шрамко становится призёром открытого Всероссийского конкурса композиторов «Хоровая лаборатория. XXI век. Музыка для детей и юношества». В прошлом году его произведение для хора отмечено дипломом, а в нынешнем за две хоровых композиции автор получил третье место и звание лауреата в категории «Музыка на народные тексты и обработка народных песен».



На 5-й открытый Всероссийский конкурс композиторов, который проводился в 2012 году в Санкт-Петербурге, было представлено 162 произведения 57 композиторов из городов Российской Федерации, Башкортостана, Беларуси, Украины, Армении, Австралии, Аргентины, Германии, Греции, Италии, Канады и Македонии. Награждение победителей конкурса состоится 2 декабря в зале Академической капеллы Санкт-Петербурга, там же прозвучат их произведения на концерте хорового фестиваля «Зеркало времени. XXI век». По результатам конкурса планируется издание сборника «Хоровая лаборатория. XXI век», выпуск 4 в издательстве «Композитор» Санкт-Петербурга.

А первой творческой удачей музыканта, тогда ещё студента-баяниста Музыкально-педагогического института им. Гнесиных, стала публикация его фортепианной пьесы «Воробушки» в «Хрестоматии для детских музыкальных школ», вышедшей в 1966 году в издательстве «Музыка» в Москве. Сегодня авторский портфель В.И. Шрамко полон произведениями разных жанров и форм, вокальными и инструментальными.

Крупными вокально-инструментальными композициями являются произведения В. Шрамко на слова могилёвского поэта И. Пехтерева «Колокола Свято-Никольского собора» для баритона, смешанного хора и симфонического оркестра, «Песня о Могилёве» для баритона, смешанного хора и оркестра

русских народных инструментов, «Многія леты табе, Беларусь» для смешанного хора и симфонического оркестра, которые с успехом исполнялись Могилёвской городской капеллой, а также хором и оркестром народных инструментов педагогического факультета Белорусской академии музыки. Нравятся также слушателям концертов капеллы живые, красочные, полные фантазии обработки народных песен для хора а cappella. Это музыкальные картины на белорусские темы «Дудары», «Калядная», «Сваток», обработка русской народной песни «Во поле берёза стояла», хоровая миниатюра «Баба сееяла горох» для женского (детского) хора, получившая диплом на конкурсе «Русская музыка 21 века для детей и юношества» в 2011 году в Санкт-Петербурге, и другие. Некоторые недавние сочинения В. Шрамко написаны на духовную тему – это триптих на слова Романа Сладкопевца «Нетленный венец» и «Всенощная в деревне» на слова И. Аксакова.

Опыт баяниста-исполнителя, многолетняя педагогическая практика определили выбор жанров и инструментальную направлен-

ЛАУРЕАТ

ность инструментальных произведений В. Шрамко. Так, для готово-выборного баяна написаны изданные в Минске и Могилёве «Детский альбом», «Жанровые этюды», «Прелюдия-канон и фугетта на две белорусские темы», «Вариации в стиле Буффо на белорусскую тему», «Этюды для готово-выборного баяна». Все эти произведения пополнили исполнительский репертуар учащихся и студентов, имеют разнообразные технические задачи и, вместе с тем, художественно образны.

Интересным стало обращение Валентина Ивановича к музыке для духовых инструментов: его пьесы для brass-квинтета медных духовых «Дудары» и «Моя Беларусь» исполнялись в Могилёве, в Польше и привлекли слушателей своей оригинальностью.

Атмосфера на кафедре методики музыкального воспитания, теории музыки и игры на народных инструментах творческая: преподаватели кафедры работают над диссертациями, руководят музыкальными и хореографическими коллективами, проводят лекции-концерты, участвуют в научных конференциях, пишут методические пособия и разработки, сочиняют музыку, всегда определяя главную в своей деятельности музыкально-педагогическую задачу. Вкладом в эту область явилась подготовленная В.И. Шрамко хрестоматия для начинающих музыкантов, школьников I-III классов ДМШ «Класс ансамбля баянов (аккордеонов)», которая была издана в 2008 году в Санкт-Петербургском издательстве «Композитор».


Коллеги по кафедре от души поздравляют Валентина Ивановича с успехом на Всероссийском конкурсе композиторов, желая крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения.

О.П. МОРОЗОВА,
доцент кафедры
методики музыкального
воспитания, теории музыки
и игры на народных
инструментах.

Святкаванне Дня ведаў прадоўжыцца 2 верасня традыцыйным шанаваннем спадчыны беларускага пісьменства ў г. Глыбокае Віцебскай вобласці (ужо пятая сталіца свята на Віцебшчыне), які адзначыць сваё 600-годдзе ў 2014-ым. Канцэпцыя свята на Беларусі прадугледжвае паказ непарушнага адзінства беларускага друкаванага слова з гісторыяй народа, яго цеснай сувязі са славянскімі вытокамі, адлюстраванне гістарычнага шляху пісьменства і друку на Беларусі. Мерапрыемствы будуць прысвечаны Году кнігі ў Беларусі, памятным датам Я. Купалы, Я. Коласа, М. Танка, выдатнейшых беларускіх паэтаў-юбіляраў, знакамітым прадстаўнікам глыбоцкай зямлі, багатай на таленты.

З каранёў народных

ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА



У 16 стагоддзі гэта мястэчка належала магнатам Корсакам, Зяновічам, Радзівілам, Вітгенштэйнам. А зараз – вядомы раённы цэнтр з 5 азёрамі, у якім захаваліся царква Раства Багародзіцы (17 ст.), Траецкі касцёл (18 ст.) і які да Дня пісьменства поўнацэнна мяняе свой вобраз: ужо

з вясны праводзіцца бягучы, капітальны рамонт і мадэрнізацыя многіх будынкаў, добраўпарадкаванне гарадскіх вуліц, зонаў адпачынку, цэнтральнай плошчы, дзе мяркуецца правядзенне галоўных святочных мерапрыемстваў. Сімвалічна, што першым у Год кнігі адкрыты новы кніжны магазін «Глобус», у гарадскім цэнтры культуры – абнаўленне тэатральнай залы Ігната Буйніцкага (акцёра, рэжысёра, тэмпераментнага выканаўцы беларускіх народных танцаў, збіральніка ўзораў народнай вопраткі, арнаменту, роспісу...), гісторыка-этнаграфічнага музея, дзіцячай школы мастацтваў і іншых. Мяркуецца ў скверы на плошчы 17 верасня адкрыць алею з бюстамі бацьку беларускага тэатра І. Буйніцкаму; мастакам і фалькларыстам П. Казлову, Я. Драздовічу; пісьменніку, гісторыку, першаму дырэктару нацыянальнага музея В. Ластоўскаму і іншым. Прапануецца здзейсніць праект «Літарынка»: ля кожнай арганізацыі, прадпрыемства ўстанавіць літары старажытнага алфавіта. Выдадзена карта Глыбокага і раёна, карысная для здзяйснення турысцкіх вандролак.

У святкаванні прымуць удзел вядомыя пісьменнікі, публіцысты, выдаўцы. Будуць праведзены навукова-практычныя канферэнцыі «Глыбоцкія чытанні-2012», фестывалі кнігі і прэсы, прэзентацыі кніг і перыядычных выданняў, будуць арганізаваны выступленні мастацкіх калектываў і асобных выканаўцаў, узнагароджанне пераможцаў рэспубліканскага конкурсу на лепшы літаратурны твор за 2011 год. Рыхтуецца да выдання зборнік «Глыбоцкая літаратурная», у якім прадстаўлены творы каля 50 літаратараў. У гэты ж дзень завершыцца рэспубліканская навукова-творчая экспедыцыя «Дарога да святыні» з жывацворчым агнём ад труны Гасподняй, якая пройдзе немалы шлях з Мінска да сёлетняй сталіцы беларускага пісьменства.

Вацлаў Ластоўскі – расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік яго цікавы нам і сёння – яшчэ ў далёкія 30 гады 20 стагоддзя пераконваў, што мова – вялікая нацыянальная легенда-пагудка і скарбніца, святая спадчына, якая пераходзіць з пакалення ў пакаленне, з дзядоў на ўнукаў, кожнае слова ў ёй поўнае зместу і паэзіі. Нацыянальнае адраджэнне пачалося тады і зараз працягваецца не са старых абсохлых галін, а з каранёў народных, таму кнігі свае ён даручаў дабрадороднай зычлівасці чытачоў. З такіх прадстаўнікоў народа і нам трэба браць прыклад у працы, у імкненні пераўзыходзіць сябе і час, у шанаванні багатай беларускай культуры і спадчыны.

Святая ўнікальнае, паколькі самі можам далучыцца да працэсу творчасці і адчуць пачуццё гонару, глыбокай павагі да дзейнасці лепшых беларусаў-асветнікаў. Кожны дзень мы павінны быць удзячны і кланяцца тым, хто жыў не толькі для сябе, хто адстойвае наша права беларусамі звацца, памнажае здбыткі народа, шануе культуру, традыцыі, зберагае духоўнасць і помніцы...

Т.ЯКУБОВІЧ.

Благодарность за труд

В июне на заседании Совета университета ректор вручил Грамоту Министрства образования Л.Л. Габеевой, старшему преподавателю кафедры специальных психолого-педагогических дисциплин, руководителю социально-педагогического центра, за добросовестный труд, достигнутые успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов.

Почетными грамотами университета награждены руководители творческих коллективов МГУ им. А.А. Кулешова по итогам участия в Республиканском конкурсе художественного творчества студентов высших учебных заведений «АРТ-вакацы» за большой вклад в художественно-эстетическое воспитание студенческой молодежи, создание условий для развития творческого потенциала обучающихся и достижения в профессиональной деятельности: Г.Ш. Квистиани и П.П. Забелов, доценты кафедры методики музыкального воспитания, теории музыки и игры на народных инструментах; Н.М. Цаприлова и Н.А. Лазарькова, старшие преподаватели, и Л.Е. Браиловская, доцент кафедры фортепиано и вокально-хоровых дисциплин; Н.А. Михальчук, старший преподаватель кафедры русского языка; М.Ю. Ганин, директор студенческого клуба управления воспитательной работы с молодежью; Н.П. Шаран, методист управления воспитательной работы с молодежью.

Почетной грамотой университета за многолетний и плодотворный труд награждена О.П. Заречная, лаборант кафедры физики и технических дисциплин.

Объявлена благодарность В.П. Реве, заведующему кафедрой методики музыкального воспитания, теории музыки и игры на народных инструментах; И.А. Вербицкой, старшему преподавателю кафедры фортепиано и вокально-хоровых дисциплин; Г.В. Железовскому, инженеру по звукозаписи лаборатории ТСО.

Благодарственным письмом Могилёвского областного Совета депутатов отмечен Е.Е. Сенько, кандидат физико-математических наук, профессор, за многолетний и плодотворный труд и подготовку высококвалифицированных специалистов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Воспитание студенческой молодежи – неотъемлемая составляющая деятельности учреждений высшего образования. Сложившаяся система воспитательной работы в вузе, сформированные традиции являются основой обеспечения эффективности идеологической и воспитательной работы и позволяют совершенствовать ее в соответствии с требованиями и принципами государственной образовательной и молодежной политики. С целью повышения качества воспитания в новом учебном году Министерство образования Республики Беларусь обращает внимание на необходимость совершенствования научно-методического обеспечения воспитания, в первую очередь, совершенствования и систематизации программно-планирующей документации.

В числе условий обеспечения качества и дальнейшего развития системы идеологической и воспитательной работы в вузе является эффективное планирование. Планируя работу на факультете, кафедре, учебной группе и студенческом общежитии, целесообразно проанализировать проделанную работу в прошедшем учебном году, учесть особенности нового учебного года и требования Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2011 – 2015 годы и Программы идеологической и воспитательной работы «Идеология и воспитание» УО «МГУ им. А.А. Кулешова» на 2012 – 2015 г.г. Особое внимание необходимо обратить на конкретность и актуальность планируемых мероприятий.

В 2012/2013 уч.г. приоритетом в организации идеологической и воспитательной работы в учреждениях образования являются гражданско-патриотическое, поликультурное воспитание молодежи, формирование у студентов информационной и правовой культуры, нравственных ценностей, профилактика семейного неблагополучия, обеспечение государственной поддержки, защиты прав и законных интересов студентов, пропаганда здорового образа жизни, развитие предпринимчивости и инициативы студенческой молодежи.

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Гражданско-патриотическое воспитание студентов признано государством ключевым в обеспечении устойчивого политического, социально-экономического развития и национальной безопасности. Его необходимо осуществлять в единстве учебного и воспитательного процесса, дополнительного образования. Поэтому требуется максимально задействовать воспитательный потенциал предметов социально-гуманитарного блока, возможности музейного комплекса университета, музеев города, области, республики (в том числе филиала Национального исторического музея «Музей современной белорусской государственности», открывшегося 25 июня 2012 года (г. Минск, ул. К.Маркса, 38, конт.тел. +375 17 327 46 12)), а также продолжить работу по воспитанию уважения к государственным символам Республики Беларусь (Гербу, Флагу, Гимну).

С 1 сентября 2012 года стартует республиканская патриотическая акция «Я – гражданин Беларуси», в рамках которой пройдет цикл мероприятий, в том числе День белорусской письменности (первое воскресенье сентября). Его празднование должно осуществляться в соответствии со сложившимися традициями в рамках реализации Года книги.

ЗАЛОГ УСПЕХА –

Также в 2012/2013 уч.г. продолжится реализация республиканской акции «Живу ў Беларусі і тым ганаруся», в рамках которой пройдут республиканские мероприятия: конкурс творческих работ «Шляхам добрых спраў», конкурс видеофильмов «Мая чароўная Беларусь», фото-выставка «Маёй зямлі вянкі сплятаю», конкурс творческих работ «Майстроў беларускіх дзівосы». В соответствии с рекомендациями Министерства образования, начиная с 2013 года, необходимо запланировать проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Одним из значительных событий в стране в новом учебном году станут выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 5-го созыва, которые состоятся 23 сентября 2012 года. Это потребует проведения на каждом факультете и в общежитиях активной работы к их подготовке в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь, в том числе тематических информационных и кураторских часов, организации встреч с депутатами разных уровней и представителями органов исполнительной власти. Продолжится практика работы студенческого Штаба по проведению информационно-разъяснительной работы для более широкого привлечения студенческой молодежи к участию в избирательной кампании.

ИНФОРМАЦИОННАЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Серьезное внимание в 2012/2013 учебном году по-прежнему должно уделяться формированию информационной культуры студентов. Несмотря на расширение информационного пространства, информационная культура будущих специалистов пока невысока. Следует активнее использовать возможности

информационных часов, Интернет-ресурсов, в том числе сайта нашего университета, шире сотрудничать с библиотекой. Информационные часы должны быть внесены в расписание учебных занятий, к их проведению целесообразно привлекать членов информационных групп факультетов и университета, специалистов. При выборе тематики необходимо основываться на перечне рекомендуемых тем информационных часов на 2012/2013 учебный год, тематике Единых дней информирования, а также рассматривать проблемы, которые интересуют самих студентов. Необходимые для проведения информационных часов материалы размещаются на сайте университета на веб-странице управления воспитательной работы с молодежью. Сотрудниками библиотеки составляются тематические списки литературы, проводятся тематические выставки в читальном зале периодической печати.

В целях совершенствования деятельности по формированию у студентов информационной культуры рекомендуется активизировать работу по информационному наполнению сайта учреждения образования информацией по вопросам идеологической и воспитательной работы, активно привлекать к созданию информационного ресурса студентов.

БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Остается актуальным формирование у студентов правовой культуры, культуры безопасной жизнедеятельности и ответственного поведения. Наиболее важными задачами являются правовое информирование, формирование и развитие навыков законопослушного поведения и осознанного отношения к исполнению законов, освоение принципов и особенностей правоотношений в обществе и формирование готовности активно участвовать в охране

Экзамен на зрелость

В этом году штаб трудовых дел МГУ им. А.А. Кулешова организовал работу 14 строительных отрядов (5 педагогических, 1 строительный, 1 сервисный и 7 студенческих отрядов, занятых на строительстве и реконструкции молочно-товарных ферм). Наиболее пристальное внимание уделяется МТФ, на которых студенческие отряды уже отработали 1-ый месяц. За это время в СПК «МИР» возведён каркас коровника, в СПК «Колхоз «Антоновский» подготовлена площадка для выгула скота, в остальных хозяйствах работа по подготовке площадок для выгула скота и площадок для временного хранения навоза находится на завершающем этапе. За отработанный месяц студенты получили первую заработную плату. Средний размер зарплаты студента, работающего в составе студенческого строительного отряда, составила 3 млн. руб. (минимальная з/п – 2,5 млн.; максимальный размер – 3,6 млн. руб.).

8 и 9 августа областным советом студенческой молодёжи (в его состав входят студенты, аспиранты и молодые преподаватели вузов Могилёвской области, в том числе МГУ: П.А. Алексюк – председатель Совета, Елена Козлова – 5 курс факультета экономики и права, Александр Марко – 3 курс исторического факультета; В.А. Терещенко – магистр филологических наук) проведена выездная акция «Трудовой семестр – 2012». В ходе акции члены совета посетили студенческие строительные отряды, которые работают на строительстве и реконструкции молочно-товарных ферм в Могилёвском, Чаусском, Славгородском, Чериковском районах

СТРОЙОТЯД



Могилёвской области.

Цель акции – узнать, как работают студенты, пообщаться с ними, выяснить и помочь решить проблемы, которые могут возникнуть у бойцов стройотрядов. Члены областного совета студенческой мо-

лодёжи проводят анкетирование бойцов, благодаря которому выясняем наиболее важные и проблемные вопросы, что помогает в усовершенствовании организации вторичной занятости. Проводится информационно-разъяснительная работа: стройотрядам рассказываем о значимости и важности программы по строительству и реконструкции молочно-товарных ферм, в том числе для Могилёвской области. К годовщине битвы под д. Салтановка, со дня которой прошло 200 лет, члены Совета разработали импровизированную викторину на знание военной истории. Победители викторины награждаются памятными дипломами. Рассказываем студентам и о предстоящих значимых событиях в сентябре 2012 г.: проведение фестиваля тружеников села «Дажынкі-2012» в г. Горки и выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь V созыва.

В целях «поднятия боевого духа» для бойцов прямо на строительной площадке звучат музыкальные подарки от Валентина Гамзюнова (студента 3-го курса физмата) – авторские песни под гитару.

Каждому участнику стройотряда предлагается оставить пожелание участникам студенческих отрядов следующего семестра на символической строительной каске – символе «Трудового семестра – 2012».

Трудовой семестр – 2012 завершается, однако в сентябре-октябре будут работать студенческие сельхозотряды в Могилёвской области на уборке урожая. Призываем студентов принять активное участие в работе сельхозотрядов!

П.А. АЛЕКСЮК, начальник ШТД университета, секретарь ПО/РК ОО «БРСМ» УО «МГУ им. А.А. Кулешова».

Я. КУПАЛУ – 130 ГАДОЎ

18 мая для лепших, самых активных студентаў педагогічнага факультэта была арганізавана экскурсійная паездка ў вёску Ляўкі, прысвечаная Году кнігі ў Беларусі, 130-годдзю з дня нараджэння песняра беларускага народа Янкі Купалы і святкаванню Дзён славы славянскага пісьменства. Студэнты выражаюць шчырую ўдзячнасць ініцыятару і арганізатару цудоўнага мерапрыемства М.У.Ладуцька, намесніку дэкана па вучэбнай рабоце; прарэктару па навуцы ўніверсітэта А.В.Іванову за дапамогу ў прадстаўленні аўтобуса; дацэнту кафедры беларускай і рускай моў А.А.Свірыдзенка, старшаму выкладчыку Д.А.Доўгалю, якія распрацавалі



З Купалам у Ляўках

і падрыхтавалі праграму і сцэнарый такога незвычайна ўзнёслага свята, аб'явілі конкурс лепшых студэнцкіх работ: эсэ, вершаў, карцін, эскізаў, скульптур, якія будуць прадстаўлены падчас святкавання Дзён беларускага пісьменства ў верасні. Некаторыя ўжо дзеляцца сваімі ўражаннямі.

НЕПАЎТОРНАЯ ЭКСКУРСІЯ

У Ляўках, на дачы Янкі Купалы, царыў нейкі даволі прыемны, родны дух, што хацелася толькі ўсміхацца. Як там прыгожа, прасторна, чыста прыбрана вакол і з любоўю дагледжана! Павебра чыстае, лёгкае. Усе кінуліся аглядаць вабную мясцовасць, фатаграфавалі, не ведаючы пакуль, што нас чакае непаўторная экскурсія. Нас з радасцю сустрэлі супрацоўнікі мемарыяльнага комплексу. Экскурсію па хаце лесніка Шыманскага, дзе некаторы час жыў Я. Купала, а цяпер знаходзіцца музей, праводзіла Лілія Іванаўна Уленік. Яна расказвала пра паэта, яго працу, звычкі, сям'ю, пра любоў да дзяцей так эмацыянальна, шчыра, што можна была падумаць, быццам асабіста знаёма з народным паэтам. Пасля па звільтай дарожцы адправілі на саму дачу, якая стаіць на беразе Дняпра. На паляне, перад помнікам Я.Купалу, дзяўчаты (З.А) у нацыянальных касцюмах выконвалі хараграфічную кампазіцыю «Купалінка», В.А.Мычкова спявала песню «Мая малітва», а Т.І.Якубовіч –

«Явар і каліна» на словы паэта, студэнты чыталі вершы. Мастакі пісалі карціны пейзажаў каля Дняпра, партрэт Купалы. Пасля пранікнёных выступленняў усе па лесвіцы спускаліся да ракі і чыталі, чыталі Купалу...

Калі надыйшоў час ад'язджаць, аказалася, што таго часу, які нам быў адведзены, не хапіла. І сапраўды, у гэтых мясцінах хочацца застацца назаўсёды.

**Карына Сазонава (2 Б).
САПРАЎДНАЕ СВЯТА ПАЭЗІІ**

На паляне, дзе пануе адна з лепшых скульптурных кампазіцый А.Анікейчыка «Восень паэта» – велічны помнік Я. Купалу, – дзе паэт такі самотны і заклапочаны задумлівы, Д.А.Доўгалю працула гаварыць пра творчасць і трагічны лёс паэта, разважаў, як, стоячы на мансардзе дачы, паэт глядзеў на плынь ракі і думаў пра родную краіну, разважаў пра будучыню беларусаў. Дзімтрый Аляксандравіч здзіўляўся і захапляўся, наколькі дасканала, дакладна помнік перадае сутнасць чалавека; спадзяваўся на заслужаную памяць і ўдзячнасць нашчадкаў.

А.А.Свірыдзенка разважала: мы не задумваемся, што прыходзім у свет з песняй Янкі Купалы, з ёй жывём і адыходзім у нябыт, і нам няважна, пра што ён спявае, наколькі дарагія яму явар і каліна, як яны шэпчаць песняй вясны лебядзінаю, наколькі

дарагія яму мова і народ беларускі. У рускай і беларускай літаратуры шмат паэтаў большага і меншага маштабу, але нямамога тых, чые вершы прымушаюць біцца сэрца і перачытваць радкі шмат разоў. І не слухайце тых, хто скажа, што Я. Купала не актуальны. Ён і сёння можа падказаць, што рабіць і як жыць лепш, чым некаторыя сучаснікі. Янка Купала шукаў праўду жыцця, а самая вялікая праўда на зямлі: няма большае любові, чым палажыць душу «за другі свая».

Атрымалася сапраўднае свята паэзіі ў Ляўках. Янка Купала нас слухаў, чуў і бачыў побач з сабою. Над прасторами і Дняпром гучалі яго вершы, плыла песня Купалы і аднайменная музыка з далікатнымі, вытанчанымі рухамі зграбных дзявочых постацей, з вяночкамі, амаль як у купальскую ноч. Спускаючыся па вітойдраўлянай лесвіцы да Дняпра, на пляцоўках студэнты спяваліся яму ў любові і прызнанні, чытаючы вершы памяці і захаплення К.Буйло, У.Караткевіча, Р.Малахоўскага, А.Мінкіна, Е.Лось і іншых. Супрацоўнікі заахвочваюць комплексу дзякавалі першай і адзінай экскурсійнай групе, якая з асаблівай увагай і зацікаўленасцю не толькі слухала лірычныя апаведы з жыцця Я.Купалы, але і падарыла ім сапраўднае свята ў прафесійны Дзень музеяў.

Т.ЯКУБОВІЧ.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

правопорядка. Необходимо продолжить работу по ознакомлению студентов с законодательством Республики Беларусь о высшей школе, правах и обязанностях студентов университета, с Уставом вуза, правовому просвещению по вопросам гражданского, трудового и других отраслей права.

Включение студентов в систему деятельности университета по формированию ответственности и дисциплинированности необходимо осуществлять последовательно и системно на протяжении всего периода обучения, начиная с момента поступления в вуз. В ее основе должно быть сочетание групповой и индивидуальной превентивной и профилактической работы, привлечение не только специалистов, но и студенческого актива к организации работы в данном направлении. Для проведения системной работы со студентами первого курса рекомендуем использовать сборник методических рекомендаций «Организация работы с несовершеннолетними студентами» (авт. сост. Н.А.Трухачева, Е.Ф. Садовская, И.С. Коноплева).

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Беларусь от 27.05.2011 № 348 «О совершенствовании системы идеологической и воспитательной работы в учреждениях образования» необходимо продолжить работу по профилактике суицидального и зависимого поведения, в том числе табакокурения. На основании ст. 126 Кодекса об образовании, приказов Министерства образования Республики Беларусь от 27.07.2010 г. № 516 «Об организации работы по профилактике табакокурения в учреждениях образования Республики Беларусь», от 27.09.2011 г. № 599 «О дополнительных мерах по профилактике курения в учреждениях образования» и приказа ректора университета необходимо продолжить работу по недопущению курения среди студентов и работников

университета, созданию в вузе и прилегающих территориях «зоны, свободной от курения».

В целях формирования здорового образа жизни следует запланировать мероприятия по популяризации физической культуры и спорта, организовывать участие студентов в республиканских и общенациональных акциях «Стоп – ТАБАК», «Здоровый я – здоровая страна!», «Беларусь против табака», «Формула будущего: Молодежь + здоровье» и других мероприятий.

Деятельность по профилактике суицидов и суицидальных попыток реализуется в соответствии с планом мероприятий Министерства образования по выполнению Комплексного плана по профилактике суицидального поведения на 2009 – 2012 годы и приказа Министерства образования Республики Беларусь № 317 от 17.05.2010 «О комплексных мерах по контролю за положением детей и учащейся молодежи, охране их жизни и здоровья, предупреждению попадания в социально опасное положение». В системе работы коллектива университета важное место должно отводиться общей профилактике психического здоровья, формированию стрессоустойчивости, социальных и психологических компетентностей. Особую роль в этой работе играют специалисты социально-педагогической и психологической службы университета, которые должны своевременно информироваться участниками образовательного процесса о связанных с суицидом высказываниях, намеках, организовывать диагностическую, при необходимости коррекционную и реабилитационную работу.

Особого внимания требует работа по реализации Государственной программы национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011–2015 годы, Государственной программы комплексных мер противодействия наркомании, неза-

конному обороту наркотиков и связанных с ними правонарушениями в Республике Беларусь на 2009–2013 годы и мероприятий рабочего плана Министерства образования по реализации Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2011–2015 годы. В работе со студенческой молодежью целесообразно системно и аргументированно утверждать ценности здорового образа жизни, шире использовать возможности приглашения специалистов для проведения информационно-просветительской работы.

КУЛЬТУРА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Министерство образования обращает внимание на актуальность проблемы формирования культуры семейных отношений, сознательного родительства, сохранения и укрепления семейных ценностей, гендерной культуры, а также на участие в реализации программы сотрудничества с Белорусской православной церковью в рамках духовно-нравственного воспитания, милосердия и благотворительной деятельности. С целью повышения престижа семьи как важнейшего социального института современного общества, возрождения семейных ценностей и продолжения работы по всесторонней поддержке молодых семей с 1 сентября 2012 года стартует республиканский конкурс «Студенческая семья-2012».

Значительное внимание в новом учебном году будет уделено работе со студентами из числа иностранных граждан, несовершеннолетними, а также со студентами-сиротами и другими категориями обучающихся, требующими особого психолого-педагогического внимания и сопровождения. Каждый студент указанной выше категории должен находиться под контролем куратора учебной группы, воспитателя общежития, студенческого актива, социально-педагогической и психологической

службы университета. Это позволит своевременно оказывать помощь в адаптации к студенческой жизни, в организации свободного времени, а также в решении различных проблем, возникающих в процессе обучения в вузе и проживания в общежитии, предупреждении семейного неблагополучия.

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Развитие студенческого самоуправления, поддержка студенческих проектов и инициатив, вовлечение студенческой молодежи в социально значимую деятельность остается актуальным направлением нашей деятельности и требует пристального внимания и поддержки со стороны кураторов учебных групп, заместителей деканов по идеологической и воспитательной работе, деканов факультетов, управления воспитательной работы с молодежью. В целях развития творческого потенциала и поддержки студенческой инициативы, создания условий для самореализации студентов в области общественной деятельности, науки, искусства и спорта, выявлению лидеров в студенческой среде запланировано проведение с 1 сентября 2012 года республиканского конкурса «Студент года-2012». Условия конкурса будут размещены на сайте Министерства образования. Также у студентов вуза будет возможность принять участие в стартовавшем в 2011 году Республиканском молодежном проекте «100 идей для Беларуси». Данная акция направлена на выявление и поддержку лучших инновационных идей в различных сферах социального и экономического развития страны. Эффективной формой работы со студенческой молодежью является университетская школа студенческого актива «Лидер», семинары актива на факультетах и в общежитиях, деятельность которых будет продолжена. Запланировано проведение ставших традиционными

конкурсов на лучшую организацию деятельности Совета студенческого самоуправления факультета, общежития, лучшей волонтерской группы, проектов «Студенческая инициатива», факультетской студенческой печати, а также профессиональных и творческих конкурсов.

Особое внимание в университете будет уделено подготовке кадров и актива по вопросам организации идеологической и воспитательной работы. Продолжат работу семинары кураторов учебных групп и воспитателей общежитий, школа студенческого актива «Лидер», школа молодых кураторов «Ориентир». Будет проведен конкурс на лучший методический проект кураторского часа по гражданско-патриотическому воспитанию студенческой молодежи.

ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ УНИВЕРСИТЕТА

Министерство образования Республики Беларусь объявило тему XV Республиканской выставки научно-методической литературы и педагогического опыта – «Я – грамадзянін Беларусі». В связи с этим кафедрам уже сейчас целесообразно организовывать работу по подготовке и качественному отбору материалов на выставку, которая пройдет в апреле 2013 года. В преддверии республиканской выставки планируется проведение внутривузовского конкурса научно-педагогической литературы и педагогического опыта по идеологической и воспитательной работе.

Необходимо отметить, что 2012/2013 учебный год для нас отмечен подготовкой к важному и ответственному событию – 100-летию вуза, что ставит перед нами новые задачи и перспективы.

Более подробно рекомендации Министерства образования Республики Беларусь по организации идеологической и воспитательной работы в 2012/2013 учебном году изложены в «Настаўніцкай газеце» за 17.07.2012.

**Е.А. ЯРОШЕВИЧ,
начальник УВРСМ.**

НЕВЯДОМЫЯ СТАРОНКІ

Мы паціху набліжаемся да свайго стагоддзя! І тым не менш, многія старонкі дзейнасці нашай навучальнай установы застаюцца і сёння маладаследаванымі, па сутнасці невядомымі. Так, да гэтага часу нават яшчэ не напісаны біяграфіі яго кіраўнікоў... Архіўныя пошукі мінулага года дазволілі пралічыць святло на некаторыя этапы жыццёвага шляху Яўгена Іосіфавіча Бычкова, які быў другім дырэктарам і першым рэктарам нашай установы ў 1918-1923 гг.

Мы ведалі, што ўвесь час стварэння педагагічнага інстытута, пераўтварэння яго ў інстытут народнай адукацыі, а потым у практычны інстытут народнай адукацыі Бычкоў пільна кіраваў установай. У найцяжэйшых умовах грамадзянскай вайны і пасляваеннай разрухі развіваў матэрыяльную базу, выбіваў фонды і пайкі, запрашаў выкладчыкаў і арганізоўваў побыт студэнтаў... Але, што гэта быў за чалавек, якога сацыяльнае паходжанне і стану, калі нарадзіўся і ажаніўся, калі пакінуў гэты свет? Адказу на гэтыя, здавалася б, простыя пытанні не было.

Праясніць старонкі біяграфіі першага рэктара нашага інстытута ўдалося, дзякуючы адказу архівістаў С.-Пецяргаўскага на мой запыт. Згодна дасланай ім даведцы з асабовай справы студэнта Яўгена Бычкова, ён нарадзіўся 20 студзеня 1887г. у мястэчку Новы Быхаў Магілёўскай губерні. Яго бацька – Іосіф Андрэевіч, 1852г. нараджэння, быў асабістым ганаровым грамадзянінам, “народным настаўнікам”. Маці – Дар’я Мікалаеўна (дзявочае прозвішча Ждан) – нарадзілася ў 1858г. Яўген меў трох братоў і зводную сястру Вольгу.

Высветлілася, што напрыканцы XIX ст., у дзесяцігадовым узросце, Яўген ўвёраўся 1897г. паступіў у першы клас магілёўскай гімназіі, а ў пачатку XX ст. – ва ўзросце 18 гадоў – 7 чэрвеня 1905г. атрымаў атэстат сталасці аб заканчэнні васьмікласнага навучання з адзнакай па паводзінах “пяць” і з адзнакамі “выдатна” і “добра” па прадметах.

На імя рэктара С.-Пецяргаўскага ўніверсітэта 5 жніўня 1905г. Я.І. Бычкоў падаў прашэнне і быў залічаны “ў студэнты” фізіка-матэматычнага факультэта. У наступным 1906-м годзе быў пераведзены з матэматычнага на філалагічны факультэт і пасля пяці гадоў вучобы 19 мая 1910 г. атрымаў выпускное пасведчанне аб праслухоўванні поўнага курсу навук гісторыка-філалагічнага факультэта ўніверсітэта.

У справе таксама захоўваюцца запыты апекуноў Віленскага і Кіеўскага навучальных акруг аб маральных якасцях і паводзінах Я.І. Бычкова ў сувязі з хадайніцтвам ім настаўніцкіх пасаду акругах. 21 чэрвеня 1911 г. рэктар С.-Пецяргаўскага ўніверсітэта адказаў, што іх былы студэнт “ні в чым прадосудительным замечен не был и является вполне подготовленным к педагогической деятельности”.

Апошняя сцвярджанне дастаткова цікавае і парадасальнае, бо ў кантрольна-нагляднай справе на Я.І.Бычкова ў архіве КДБ па Магілёўскай вобласці сцвярджаецца, што з 1903 па 1922 год ён з’яўляўся членам партыі РСДРП (належаў да яе меншавіскай часткі), быў адным з лідэраў Магілёўскай губернскай арганізацыі меншавікоў і пазней за гэтую дзейнасць

неаднаразова арыштоўваўся органамі НК і ДПУ.

Важнасць атрыманых звестак біяграфіі заключаецца ў тым, што яны даюць магчымасць пэўным чынам характарызаваць адукацыйны ўзровень, сацыяльны статус і першыя крокі жыцця чалавека, якому мы абавязаны станаўленнем вышэйшай адукацыі ў Магілёве і аб якім так мала ведаем.

ДА 100-ГОДДЗЯ ЎНІВЕРСІТЭТА

Калі ў ранейшых публікацыях я выказваў меркаванне, што Бычкова расстралялі ў 1937-м як ворага народа, то не мог спаслацца на дакументы, якія б канкрэтна сведчылі, што рэктар Бычкоў і расстраляны ў 1937-м Бычкоў – адна асоба. Ускосных доказаў хапала: супадзенні імя, прозвішча, часу сканчэння С.-Пецяргаўскага ўніверсітэта, прафесіі, месца жыхарства і г.д. Па законах крыміналістыкі – цалкам дастаткова. Але ў кантрольна-нагляднай справе не было ўказанняў на працу ў інстытуце, а ў архіўных дакументах ўніверсітэта не было даінстытуцкай біяграфіі. Неверагоднае супадзенне дадзеных двух розных асоб тэарэтычна можна было дапусціць. Шанцаў нуль, але... недаробленасць справы турбавала. Цяпер сумненні зніклі канчаткова. Супалі і месца нараджэння – Новы Быхаў, і акалічнасці вучобы.

Асабіста мяне ўразіў яшчэ адзін факт біяграфіі нашага першага рэктара. У паўночнай сталіцы Яўген Іосіфавіч 19 лютага 1910 г. ажаніўся на Аляксандры Рыгораўне Багданавай. Таемнасць вянчання ў царкве Св. Тацыяны здзейсніў святшчэннік... Канстанцін Агееў. Мой цёзка па прозвішчы, а можа і далёкі сваяк, якіх у мяне ў Пецяргаўска хапае, прымаў непасрэдна ўдзел у лёсе чалавека, гісторыю жыцця якога я вывучаю...

Прышлося працягнуць пошукі і ў Віленскім дзяржаўным гістарычным архіве: напрыканцы мінулага года мне ўдалося адшукаць справу, якая раскрывала акалічнасці лёсу бацькі Яўгена – Іосіфа Андрэевіча. Ён па заканчэнні курса Полацкай настаўніцкай семінарыі 38 гадоў працаваў настаўнікам ў Магілёўскай губерні. Апошнія шэсць гадоў – у Магілёўскім чацвёртым прыхадскім вучылішчы. Атрымоўваючы 360-480 рублёў жалавання ў год, імкнуўся даць сваім дзецям добрую адукацыю. У 1913 г. яго старэйшы сын Павел вучыўся ў С.-Пецяргаўскім тэхналагічным ўніверсітэце, Іван – у С.-Пецяргаўскім гісторыка-філалагічным інстытуце, Мікалай і Аляксандр навучаліся ў магілёўскай мужчынскай гімназіі. Яўген быў ужо самастойным і жанатым чалавекам, меў сваю сям’ю. На момант выхаду бацькі на настаўніцкую пенсію матэрыяльнае становішча сям’і было вельмі цяжкім. Іосіф Андрэевіч прасіў у кіраўніцтва Віленскай вучэбнай акругі дапамогі, якая і была аказана.

Нягледзячы на выяўленыя факты, многія акалічнасці біяграфіі Я.І.Бычкова застаюцца невядомымі. У музеі ўніверсітэта няма нават фотаздымка першага яго рэктара. Хочацца верыць, што хто-небудзь з выкладчыкаў або студэнтаў ведае нашчадкаў ці сваякоў Я.І.Бычкова і дапаможа іх адшукаць.

А. АГЕЕЎ, дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін МДУ імя А.А.Куляшова.

Віншуем!

Рэктарат універсітэта віншуе з юбілеем
ПУХОЎСКУЮ Ларысу Аляксандраўну,
ЖУКАВУ Іну Браніславаўну,
ХРУЦКУЮ Галіну Анатольеўну,
ВАРАНЦОВУ Марыю Ільініну,
ГЕЙЧАНКУ Леаніда Міхайлавіча,
ТРЫЧАНКОВА Віталія Аляксеевіча,
ЖАРЫНУ Людмілу Віктараўну,
УЛЬЯНАВА Алега Іванавіча,
ВАЛЬКОЎСКУЮ Марыю Аляксееўну,
ЖЫЦ Валянціну Іванаўну,
КУШНЕР Ірыну Цімафееўну,
ЛЯЛЕБІНУ Тацыяну Мікалаеўну,
ЖАСТКОВА Сяргея Васільевіча,
ЦІШЧАНКУ Уладзіміра Дзмітрыевіча,
ЛЯВІЦКАГА Аляксандра Максімавіча,
ЦАПРЫЛАВУ Надзею Міхайлаўну,
БЕЛАВУСАВУ Жанну Сяргееўну,
МАЛАСАВУ Галіну Аляксандраўну,
КАРМЫЗАВУ Любоў Васільеўну,
РАГАНОЎСКАГА Мікалая Максімавіча,
БЫЧКА Сяргея Міхайлавіча!

Выражаем шчырыя пажаданні добрага здароўя, плёну ў працы і творчасці, асабістага шчасця, дабрабыту і бадзёрага настрою!

ТЕМАТИКА ЧАСОВ
ИНФОРМИРОВАНИЯ

- **Выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь – выбор твоего будущего.**
- **Летапис беларускага пісьменства (да Дня беларускага пісьменства).**
- **Беларусь – мая Зямля, мая Радзіма! (да Міжнароднага дня міру).**
- **Государственная политика в области образования. Кодекс Республики Беларусь об образовании (ко Дню знаний и Дню учителя).**



Блакітная крыніца. Мелодыя восені.
Фота студэнтаў-хімікаў.

Две документальные ленты творческой студии «Взгляд» МГУ им. А.А. Кулешова (руководитель – Михаил Юрьевич Ганин) стали лауреатами VII Международного молодёжного фестиваля видеофильмов «Славянская юность: мечты и надежды».

Лента «Салтановские Фермопилы», воссоздавшая ход сражения под Салтановкой в самом начале войны 1812 г., удостоена второго места. Дипломом третьей степени награждён фильм «Формула милосердия» – совместный проект университета и ГУО «УПК ЯССШ №44» города Могилёва.

– Михаил Юрьевич, Вы не первый раз участвуете в фестивалях, конкурсах, расскажите подробнее о фестивале «Славянская юность: мечты и надежды».

– «Славянская юность...» – достаточно престижный международный форум. Проводится каждые два года в Дни славянской письменности и культуры. О высоком статусе фестиваля говорят его учредители – администрация Президента Российской Федерации, правительство Москвы, Московский патриархат, Министерство образования и науки России. В этом году заключительный тур проводился 28 мая в Московском Доме национальностей, объединив работы из США, Польши, Болгарии, России... – в общем, всего мира! Творческая студия «Взгляд» – единственная из Беларуси.

– Как родилась идея участия в фестивале?



– В фестивале МГУ им. А.А. Кулешова уже участвовал: несколько лет назад в конкурсную программу была заявлена лента на белорусском языке «Могилёвская хоругвь». В 2012 г. в фестивальной программе одной из доминантных тем стала война 1812 года, 200-летие которой отмечается и в России, и в Беларуси, и во Франции. В октябре 2011 года мы начали съёмку документальной ленты «Салтановские Фермопилы», посвящённой этой войне, поэтому, на мой взгляд, участие в фестивале вполне логично.

– Награждая Ваш фильм

ПРИЗНАНИЕ ТАЛАНТА

«Салтановские Фермопилы», конкурсное жюри отметило его высокий научно-познавательный уровень. Кто был научным консультантом?

– В этой работе с точностью до часа воссозданы события битвы русских войск генерала Раевского с войсками «железного маршала» Даву. Нам удалось не просто восстановить хронологию событий, но и указать те места, где в определённый момент стояли неприятельские батареи и полки. Конечно, такой подход потребовал кропотливого изучения исторических документов. Помогли в этом историки нашего университета Александр Григорьевич Агеев и Игорь Александрович Марзалюк. Существенную помощь в съёмках фильма оказал французский историк, приезжавший в Могилёв осенью 2011 г. Кстати, он потомок одного из французских солдат, сражавшихся в 1812 году под Салтановкой. Руководил проектом проректор по научной работе Алексей Валерьевич Иванов. Очень помогли могилёвские музеи. К слову, школьный музей в деревне Дашковка (Могилёвский район) предоставил для съёмок ценнейшие экспонаты – флажку французского солдата, карточка, ядра.

– Михаил Юрьевич, не покажется ли зрителям 32-минутное документальное повествование о войне 1812 г. слишком скучным?

– Скучным? Едва ли. Мы постарались сделать всё для того, чтобы история была доступна и школьнику, и студенту, и пенсионеру. Да и главные герои фильма – Николя Даву, Раевский, Паскевич – интересные, колоритные личности. В фильме рассказывается о каждом из них, приводятся новые факты, цитируются их мемуары, свидетельства современников. 26-я дивизия Паскевича отразила основной удар французов под Салтановкой... Наверняка, многие не знают о том, что его мать родом из Могилёва и в свои детские годы генерал бывал в нашем городе. Он прекрасно знал местность, поэтому диспозиция его полков была безупречна, что позволило с успехом противостоять войскам Даву. Или генерал Раевский... Очевидно, многие слышали легенду о том, что сыновья генерала шли впереди солдат, не склоняясь под градом пуль и картечи... Такли это было на самом деле? Неужели Раевский действительно был готов пожертвовать сыновьями ради победы в сражении? В фильме есть ответы и на эти вопросы. А.Г. Агеев нашёл уникальный документ – письмо Раевского супруге на французском языке. Отосланные адресату непосредственно после битвы, они красноречиво свидетельствуют о том, что сыновья действительно находились рядом с Раевским, но, конечно же, впереди русских штыков не шли... Это не более чем красивое преувеличение

исторического факта. Уверен, что интересным многим покажется и то, что Могилёв – единственный белорусский город, встретивший Наполеона картечью. Солдаты гарнизона стреляли по французам с Виленского вала (современная ул. Лазаренко).

– Михаил Юрьевич, в конкурсной программе фестиваля был ещё один фильм об истории Могилёва?

– Да, это правда... Первое место занял фильм «Романовы. Собственный Его Императорского Величества конвой» (Россия). В нём рассказывается о казаках, которые из поколения в поколение охраняли русских царей. Примерно на одну треть его хронометраж состоит из кадров, посвящённых ставке Николая II в Могилёве. Учитывая то, что третье место занял ещё один фильм студии – «Формула милосердия», вполне можно говорить о том, что участие нашего города в Московском фестивале было успешным.

– И ещё один вопрос: когда зритель сможет увидеть «Салтановские Фермопилы»?

– В данный момент мы дублируем фильм на французском языке. Планируем отослать его на фестиваль во Францию. Презентация ленты пройдёт в сентябре 2012 года в нашем университете.

– Спасибо за беседу. Успехов вам!

Наш корр.

УНІВЕРСІТЭЦКІ ВЕСНІК

ЗАСНАВАЛЬНІК

Установа адукацыі
«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя А.А.Куляшова»

Падпісана да друку а 17 гадзіне 23.08.2012 г. Тыраж 299 экз. Газета набрана і надрукавана ў абласной друкарні (г. Магілёў, вул. Першамайская, 70). Зак. 5104.

Рэдактар Л.І.ШЫШАКОВА

Карэктур: Т.І. Якубовіч, Т.А. Кажурына

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў.
Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаванням рэдакцыі.

АДРАС РЕДАКЦЫІ:

212000, г. Магілёў,
вул. Касманаўтаў, 1.

☎ 28-31-51